

ПЕРАЛІК

арганізацый гандлю, якія абавязаны ў адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 02.12.2014 № 1124 ажыццяўляць збор ад фізічных асоб тавараў, якія страцілі спажывецкія ўласцівасці, і адходаў упакоўкі па Шчучынскі раёна

№	Назва	Адрас, кантактныя дадзеныя	Уладальнік / ўласнік	Віды тавараў, якія страцілі спажывецкія ўласцівасці, і адходаў упакоўкі, збор якіх ад фізічных асоб павінны забяспечваць дадзеныя арганізацыі (+ / -)			
				Электрычнае і электроннае абсталяванне	Лямпы газаразрадныя	Элементы сілкавання (батарэйкі)	Адходы ўпакоўкі (палімерная, шкляная, папяровая і (або) кардонная)
1	Гандлёвы дом	г. Шчучын, пл. Свабоды, 2 тэл. 801514 29763	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства	+	+	+	+
2	Магазін "Родны кут"	гарадскі пасёлак Астрына, ул.Гродзенская, 17 тэл. 801514 30431	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
3	Магазін "Продукты"	аграгарадок Васілішкі, вул.Савецкая, 25а, тэл. 801514 47218	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	

			таварыства				
4	Магазін “Продукты”	гарадскі пасёлак Жалудок, вул.Камуністычная , 2 тэл. 801514 79398	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
5	Магазін “Продукты”	аг.Ражанка, вул. Шчучынская, тэл. 801514 49007	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
6	Магазін “Універсам “Центральны”	г.Шчучын, вул. 17 Верасня, 4, тэл. 801514 28959	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
7	Магазін “Родны кут”	аг.Каменка, вул. Земцова, 10, тэл. 801514 34516	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
8	Магазін “ТПС”	аг.Скрыбаўцы, вул. Усходняя, 45, тэл. 801514 39288	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
9	Магазін “ТПС”	аг.Гурнофель,вул. Сацыялістычная, 3, тэл. 801514 35592	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага			+	

			таварыства				
10	Магазін “ТПС”	аг.Галавічполле, тэл. 801514 71857	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
11	Магазін “ТПС”	в.Матылі, тэл. 801514 31138	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
12	Магазін “ТПС”	г.Шчучын, вул. 60 год Кастрычніка, 7, тэл. 801514 27645	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
13	Магазін “ТПС”	аг.Руткевічы, тэл. 801514 72021	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
14	Магазін “ТПС”	в.Бершты, тэл. 801514 42181	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
15	Магазін “ТПС”	в.Хадзілоні, тэл. 801514 32287	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства			+	
16	Магазін “ТПС”	аг.Тур’я, тэл.	Шчучынскі філіял			+	

		801514 41430	Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства				
17	Гастронам “Алми”	г.Шчучын, вул.Савецкая, 10	закрытае акцыянернае таварыства “Юнифуд”			+	
18	Магазін “Остров чистоты”	г.Шчучын, вул.Гастэлы, 6	прыватнае гандлёвае ўнітарнае прадпрыемства “ЗападХимТорг”			+	
19	Магазін “Строитель”	г.Шчучын, вул., Гастэлы, 6, тэл. 801514 26710	таварыства з дадатковай адказнасцю “Основание”			+	
20	Магазін “ТехноСити”	г.Шчучын, пл.Свабоды, 6	прыватнае ўнітарнае прадпрыемства па аказанні паслуг “МобСити”			+	
21	Магазін “ТехноСити”	г.Шчучын, вул. 17 Верасня, 7	прыватнае ўнітарнае прадпрыемства па аказанні паслуг “МобСити”			+	
22	Магазін “Мила”	г.Шчучын, вул.Леніна, 36	таварыства з абмежаванай адказнасцю “Парфюим Трейд”			+	

23	Магазін “MINIMAX”	г.Шчучын, пл.Свабоды, 3	таварыства з абмежаванай адказнасцю “Промтраст энд ко”			+	
24	Магазін “СтройДом”	г.Шчучын, вул. Камсамольская, 51/2	Шчучынскае раённае унітарнае прадпрыемства жыллёва- камунальнай гаспадаркі			+	
25	Магазін “Зеленый мир”	в.Давлюдаўшчына, 13, тэл. 8029 1181940	вытворча- гандлёвае прыватнае унітарнае прадпрыемства “РинаПластик”			+	
26	Магазін “Евроопт”	г.Шчучын, вул.Гастэлы, 6	таварыства з абмежаванай адказнасцю “Евроторг”			+	
27	Магазін “Хит! Экспресс”	аг.Василишки, вул.Савецкая, 17А- 2	таварыства з абмежаванай адказнасцю “Евроторг”			+	
28	Магазін “Евроопт”	г.п.Жалудок, пл.Свабоды, 10, тэл. 8044 5006547	таварыства з абмежаванай адказнасцю “Евроторг”			+	
29	Магазін “Доброном”	г.Шчучын, пл.Свабоды, 3	закрытае акцыянернае таварыства			+	

			“Доброном”				
30	Магазін “Продукты”	г.п.Жалудок, вул.40 год БССР	таварыства з дадатковай адказнасцю “Орикс”			+	

ПЕРАЛІК

арганізацый, якія забяспечваюць пазбаўленне буйнагабарытнага, сярэднегабарытнага і мелкагабарытнага электрычнага і электроннага абсталявання, лямпаў газаразрадных ртуцьсодзяржашчых, элементаў сілкавання (батарэек), якія страцілі спажывецкія ўласцівасці, а таксама арганізацый, якія забяспечваюць захоўванне і перадачу для аб'яшкодзвання і (або) выкарыстання за межамі Рэспублікі Беларусь элементаў сілкавання (батарэек), якія страцілі спажывецкія ўласцівасці

№	Найменне	Адрас	Віды пазбаўляемых, захоўваемых, перадаваемых на аб'яшкодзванне тавараў, якія страцілі спажывецкія ўласцівасці (+ / -)			Кантактныя дадзеныя (тэлефон, факс, эл. адрас)	Ахопліваемая тэрыторыя (раёны)
			Электрычнае і электроннае абсталяванне	Лямпы газаразрадныя	Элементы харчавання (батарэйкі)		
1.	Шчучынскі філіял Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства	г. Шчучын, вул.Пушкіна, 26	+	+	+	тэл. 801514 28 150, 28 46 4	Шчучынскі раён, г.Шчучын